

BY


ПАТРАБУЕЦЦА НЕАДКЛАДНАЯ ХУТКАЯ ДАПАМОГА




СПАДЧЫННЫ АНГААЦЁК (САА): САА - рэдкае, патэнцыйна небяспечнае для жыцця захворванне, выкліканае дэфіцытам **Інгібітару С1**. Хвароба праяўляецца ў выглядзе ацёкаў канечнасцей (рукі, ногі), твару, шыі, гартані, а таксама ўнутраных органаў (боль у жываце). Дадатковая інфармацыя даступная на сайце by.haei.org

АБСТРУКЦЫЯ ДЫХАЛЬНЫХ ШЛЯХОЎ: у выпадку адсутнасці лячэння вялікая **рызыка смяротнага зыходу**, выкліканага удушшам. Ацёкі гартані, твару ці шыі надзвычай небяспечныя і патрабуюць неадкладнага лячэння. У выпадку закупоркі дыхальных шляхоў пацыент павінен быць **інтубіраваны вопытным медыцынскім спецыялістам**. Неабходна быць гатовым да працэдур экстраннай трахеатоміі.

РАННЯЕ КУПІРАВАННЕ: лячэнне, пачатае пры з'яўленні першых сімптомаў ацёку, значна зніжае сілу і небяспеку прыступу.

РЕКОМЕНДАВАНАЕ ЛЕЧЭННЕ: у выпадку адсутвання эфектыўных прэпаратаў (C1-INH, ecallantide, icatibant) следует использовать сольвент детергентную плазму крови. Если последняя недоступна, приступ следует купировать свежемороженой плазмой крови (из безопасных источников поставки). Приступы НАО **не реагируют** на лечение глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами или адреналином.


Пацыенту поставлен диагноз НАО
 Наследственный ангиоотёк: ICD-10-D84.1

Карта пацыента


Имя:	Дата рождения:
Страна:	Языки:
Мед. номер:	Аллергия:
Группа крови:	Вес:
Лекарства:	
информация об имеющихся препаратах либо об их отсутствии	



Лечащий врач
Мед. учреждение
00



Контактное лицо в случае чрезвычайной ситуации:
Кем является для пациента:
00

© HAEI. Information correct at July 2017.

RU


ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ




НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЁК (НАО): НАО - редкое, **потенциально опасное для жизни заболевание**, вызванное дефицитом **Ингибитора С1**. Болезнь проявляется в виде отёков конечностей (руки, ноги), лица, шеи, гортани, а также внутренних органов (боли в животе). Дополнительная информация доступна на сайте by.haei.org

ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: в случае отсутствия лечения, велик **риск смертельного исхода**, вызванного удушьем. Отёки гортани, лица или шеи **чрезвычайно опасны** и требуют незамедлительного лечения. В случае закупорки дыхательных путей, пациент должен быть **интубирован опытным медицинским специалистом**. Следует быть готовым к процедуре экстренной трахеотомии.

РАННЕЕ КУПИРОВАНИЕ: лечение, начатое при появлении первых симптомов отёка, значительно снижает силу и опасность приступа.

РЕКОМЕНДАВАНАЕ ЛЕЧЭННЕ: у выпадку адсутвання эфектыўных прэпаратаў (C1-INH, ecallantide, icatibant) следует использовать сольвент детергентную плазму крови. Если последняя недоступна, приступ следует купировать свежемороженой плазмой крови (из безопасных источников поставки). Приступы НАО **не реагируют** на лечение глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами или адреналином.


Пацыенту поставлен диагноз НАО
 Наследственный ангиоотёк: ICD-10-D84.1

Карта пацыента


Имя:	Дата рождения:
Страна:	Языки:
Мед. номер:	Аллергия:
Группа крови:	Вес:
Лекарства:	
информация об имеющихся препаратах либо об их отсутствии	



Лечащий врач
Мед. учреждение
00



Контактное лицо в случае чрезвычайной ситуации:
Кем является для пациента:
00

© HAEI. Information correct at July 2017.